

пераклады

пераклады

Галіна Дубянецкая



...Каханьне й Жыцьцё –
бліскавіца ў бяздоныні...

Мастацтва паэзіі

З Роберта БЁРНСА

Мелодыя – ДЛЯ Некага

Мне сэрца ціхенька шчыміць,
Усё шчыміць пра Некага;
І noch зімовую ня съпіць,
Яно ня съпіць пра Некага.

О-гой! пра Некага!
О-гэй! пра Некага!

Магу я ўсю зямлю прайсьці—
Абы дайсьці да Некага;
Ты, Зорка Любасьці, съяці
У цёмначы для Некага;
Даўгія съцежкі скараці
І прывядзі мне Некага!

О-гой! да Некага!
О-гэй! да Некага!

Чаго я толькі не змагу
На съвеце дзеля Некага!

Мая любоў

Любоў мая – бы ружачка,
Якую высьніў сад;
Любоў мая – бы музыка,
З якою ў сэрцы лад.

Са мной харашыня твая,
З табой мая любоў,
Пакуль ня змоўкне акіян
Ля гэтых берагоў.

Пакуль ня змоўкне акіян,
Пакуль скала стаіць,
Пакуль бяжыць пясок жыцця,
Адно табой мне жыць.

Чакай мяне, любоў мая!
Не адмыкай журбе.
І ведай: дзе б ні бег мой шлях,
Ён прыйдзе да цябе.

Табе

Калі завея зойме съвет
І згіне шлях, і згіне шлях,
Я над табой напну свой плед,
Нібыта дах, нібыта дах.
Калі б нарынуў градабой
Ліхіх падзей, ліхіх падзей,
Я б стаў між імі і табой
За мур цвярдзей, за мур цвярдзей.

Калі б я, гнаны і кляты,
Ня меў кута, ня меў жытла,
Я б зладзіў рай, адно каб ты
Са мной была, са мной была.

А каб на царскі сеў пасад
 Па той дзяльбе, па той дзяльбе,
 Сваю б карону і арнат
 Аддаў табе, аддаў табе.

Красуня з Эклевхану

— Браў мяне ты, браў мяне
 Ты, можа, без нічога?
 Калаўрот вунь пры съянне,
 А во, глядзі, начоўкі!
 А што ў дзеда хаты дзве,
 А трэцяя — пуня?
 А сама я ўжо табе —
 Дык, можа, не красуня?!

— Ай, досі языком пляскаць,
 Ай, досі гэнай звягі!
 З чаго ж, хоць не любіў гуляць,
 Падаўся я ў бадзягі?!
 Пад вэрхал твой забыў спакой,
 Закінуў гаспадарку...
 Цягні шатан цябе з сабой —
 Я б вынес яму чарку!

Песьня пра Ганну

Ўва мне ўчарашні хмель ня съціх —
 Ды не з віна я п'яны:
 Учора на грудзях маіх
 Заснулі косы Ганны.
 Габрэй галодны, што шалеў,
 Дапаўшыся да манны,—
 I ён той слодычы ня меў,
 Што я — ад вуснаў Ганны.

Усё загрэблі каралі —
 Ад Інду да Саванны;
 Ды што б яны ні набылі,
 Ня варта вабаў Ганны.
 Нашто мне бляск імператрыц
 Ці ўвесь гарэм султана?
 Ні трошкі ім не замяніць
 Пяшчотаў любай Ганны.

Хутчэй сыдзі, пыхлівы дзень!
 Прэч, зыркая Дыяна!
 Схавайце, зоркі, свой прамень,
 Калі са мною Ганна!
 Няхай не падымаюць вей
 Свяцілы ў час каханьня...
 Пазыч пяро мне, салавей,
 На вершасьпевы Ганьне!

P o s t s c r i p t

Царква ды суд няхай вярзуць,
 Бы ўчынак мой заганны.
 Няхай яны да д'ябла йдуць,
 А я пайду да Ганны.
 Яна — вачэй маіх съятло,
 Прытулак мой жаданы.
 Каб тры жыцьці ў мяне было,
 Й ніводнага – бяз Ганны.

З Поля ВЕРЛЕНА

Мастацтва паэзіі

Спачатку – музыка між хаосу,
 Тады і ўчуеш рытм-памер:
 Бязважкі й лёткі, як сам этэр,
 Няцот лаві, дык ня мецьме зносу.

І хай, можа, песенька твая
 Хістae словы, нібы з капрызу:
 Пад хмелем расхростанага брызу
 Дакладнасьць пякнейшая ўдвая.

Гэта як позіркі праз вялёны,
 Гэта скрэзь лісьце вырай съятла,
 Гэта ў затокі цёмнага шкла
 Гармідар зораў глядзіць шалёны!

Цяпер Адценъне хай возьме лейцы:
 Ня Колер пэўны – адно Нюанс
 Павабіць мары на кантраданс,
 Ражок павядзе насустрach флейце!

Але адцурайся Ваstryні –
 Падступны Досьціп ці Сымех забойчы

Імгліць ня съмее Даверу вочы,
Ні потых нізкае варыўні!

Красамоўству шыю скруці набок!
І добра, каб не вагаўся густ
Наводзіць Рыфму штораз на глузд,
Бо дасца ў знакі нам ейны скок!

О Рыфма, споўненая пракудства!
Які глушэц, а які лайдак
Бразготку тую цаной мядзяк
Пусьціў па съвеце назвоńваць глупства?

Яшчэ раз – музыкі! І чуцьця!
І верш твой, быццам уздых няроўны,
З-пад сэрца вымкне, любасьці поўны,
Да вышаў, поўных жыцьця.

Хай верш нясецца ў вір авантуры,
Як загулялы ў палях віхор,
І мяту ўблытае, і чабор...
А іншае ўсё – з літаратуры.

З Вінцэся КАРАТЫНСКАГА

Тры праявы

Каханье ѹ Жыцьцё – бліскавіца ѹ бяздоўні:
Тому, хто чуе, — адвечнасьці покліч...
У долі-нядолі, да скону ѹ па сконе,
На судзе апошнім...
— Заўжды буду поплеч!

Каханье ѹ Жыцьцё – латарэя съляпая:
Шанц табе, хлопча, — ня лыпай вачымы...
Шанц табе, дзеду, — глянь, выпадае...
Заўтра ці прыйдзеш, мой любы?
— Магчыма!

Каханье ѹ Жыцьцё – кірмашовыя транты:
Попыт заўсёдны, скрэз поўдзень і поўнач...
Гэй, прайдзісветы, дзялкі, рызыканты!
Хто дае болей?
— Бог помач, Бог помач!

У альбом Аляксандру Тышынскаму

Паміж імёнаў, што Богам абраны
На родным небе зоркамі звязці
Ў жытніх каронах працы й пашаны,
Съціплае слова пішу табе, браце.

Як абступала ў злыва гадзіны
Бездара ж думкі, багна няверцы,—
Вёў мяне з цемры голас адзіны,
Голас пакліканьня нашага ў сэрцы.

З гэтай зямелькаю сумнай, бяздольнай
Нас паядналі крэўныя ніты
Смутку супольнага, веры супольнай
І даўніх мараў, што не забыты.

З Івана ФРАНКО

* * *

Цікавала зіма:
Што там з гольля цячэ,
Хто падточвае лёд
На шырокай рацэ?

Варажыла зіма:
Скуль той водар плыве,
Што ўзрушае спакой,
Што так слабне сама?

Не ўгадае зіма:
Скуль нямая зямля
Набірае чуцьця,
Ажывае штодня?

Лютавала зіма:
Ёй дыван сънегавы
Як пасьмела прабіць
Дробных кветак гурма?!

I дыхнула на іх
Съцюжай з вуснаў шкляных,
I пластом пачала
Сънег кідаці на іх.

Кветкі ніцам ляглі –
Не відаць ад зямлі;
Шура-бура прайшла –
Зноў галоўкі ўзынялі.

I найболей за ўсё
Лютавала зіма,
Што на дробны той квет
Ейнай моцы няма.

* * *

Бязьмежнае поле, у сънежным спакою,
Гэй, дай мне прасыцагу ды волі!
Я сам сярод пусткі, ды конь пада мною,
Ды ў сэрцы нясыцерпныя болі.

Нясі ж мяне, коню, праз гэтае поле
З віхурай, што тутай гуляе, —
А можа, ўцяку я ад лютага болю,
Што сэрца маё разрывае.

* * *

Раз у Пярэмисылі, дзе Сян плыве зялёны,
Стаяў на мосьце я ў цяжкой задуме,
Я думаў пра цябе, душа мая,
Пра шчасьце тое, што лятучай зданью
Зъявілася, ўсьміхнулася дый шчэзла,
Пакінуўшы на сэрцы сълед нязгасны,
I я згадаў адно апавяданье,
Што тут, над Сянам, ад народу чую.

Зіма была. Замерз зялёны Сян,
I па бліскучым ледзяным памосьце
Працерлі санны шлях сабе сяляне.

I вось нядзелькай гожаю, апоўдні
Выходзяць людзі з цэрквы. Зъяе сонца,
Іскрыцца сунег. Натоўп народу выйшаў
Над Сян, гучаць вясёлыя гамонкі.

Аж вунь за Сянам на бялюткім полі
Штось зачарнелася, званцы брынчаць,
Падковы бомкаюць аб дол прamerзлы,

І наўскакі ўтаптанаю дарогай
 Важнецкая жане чацьверка. Вупраж
 Да сонца зіхаціць; нібы віхура,
 Ляціць карэта, пугаю вазак,
 Бы з пісталета, ляскае...

Убогі

Вясковы люд глядзіць на тую зъяву,
 Дзівецца. І хто б то мог так ехаць?
 Ніколі ні запрэжак, ні вазкоў
 Такіх тут не вялося. Ні старыя,
 Ні маладыя здумаці ня могуць,
 Хто гэта едзе, скуль і да каго?

Чацьверка ж, не збаўляючы хады,
 Панеслася па лёдзе. Застагнаў
 Пад капытамі конскімі, азвайся
 Памост крышталны, рыпам зарыпей
 Пад коламі карэты зъмерзлы сънег.
 І ляснуў пугаю вазак; бы вецер,
 Чацьверка неслася.

Аж пасярод

Ракі, дзе крые тоўшча лёду
 Найглыбшы вір, штось хрупнула –
 разок,
 Аднюткі раз там хрупнула! Шырокі
 Круг лёду, бы абкроены, падаўся,
 І коні, і карэта, і вазак,
 І што было ў карэце, нібы сон,
 Нібыта здань дзівосная, прапала.
 І толькі Сян забулькацеў, бы д'ябал,
 Ды ablizaўся хваляю зялёнай,
 Што плюхнула шырока паўзьверх лёду
 І зноў сышла да тоні таямнічай,
 А той карэты з коньмі—хоць бы знак.

І не дазналіся ніколі людзі,
 Хто гэтак ехаў, скуль і да каго.
 Ніхто пра іх ніколі не распытваў,
 Ані ў рацэ ніхто якіх парэшткаў
 Не адшукаў. Калі б адзін хто бачыў
 Праяву, а ня сотня съведкаў, сам ён
 Па часе б веры ўжо сабе ня даў,
 Па часе б мусіў сам на тым спыніцца,
 Што ўсё быў сон.

То майго сэрца драма!

Калі б ня гэтулькі гадоў пакуты,
 Пякучых боляў, сълёз і бажавольля,
 Глухое роспачы, шалёных бунтаў
 Прыгнечанага сэрца, дык я сам,
 Згадаўшы нашу першую сустрэчу
 І той праменъчык яснае надзеi,
 Што бліснуў мне, ані б не сумняваўся,
 Што быў то сон, надсянская легенда.

* * *

Як пачуеш той плач між начной цішыні
 За вакном, дзе так зімна ды гразка,
 Ня будзіся ад сну, не праймайся ані,
 Ня ўзірайся ў той бок, мая краска!

То ня ўбогі які, не прыблудны кульга,
 Не галодны жабрак, мая зорка;
 То самота мая, без патолі туга,
 То любоў мая плача так горка.

Маёй не маёй

Паклон табе, асмужаная кветка,
 Мая таемная з таемных мрояў,
 Астатні мой паклон!
 Хоць нам сустрэчы выпадалі рэдка,
 Як часта мне ўспамін той сэрца кроіў,
 А ўсё ж вітаны ён!

Калі мяне бліжэй ты не пусьціла,
 Ў маёй крыві суцішыла й згасіла
 Любоўны, дзікі шал,—
 На ўвесь мой век самотны і бадзяжны
 Ты мне ўпісала ў сэрца недасяжны
 Жаночы ідэал.

І сёньня, хоць між намі долы й горы,
 Калі кладзецца ценъ каменнай зморы
 На зрок мой і абшар,
 Адно цябе душа тады шукае
 І да цябе ў зъянмозе прынікае
 І зроньвае цяжар.

А часам, як у съне цябе пабачу,
 Адразу й злосьць, і ўсю гаркоту трачу
 І прэч адкідаю, бы зъмейў збой;
 І штось душу нібы съятое грэе,
 Хоць не любоў, ня вера, не надзея,
 А чысты вобраз твой.

* * *

Цъмеюць макаўкі гор,
 На съцяжынах імгла.
 Што пайстала табе насупор?
 Што за хмара чало спавіла?

Як віруе вада!
 Як гудзе Чарамош!
 Атачылася ў думках нуда
 І ўсё гострыць паціху свой нож.

Нейкі быццам дакор
 Дзесь гукае душу,
 Быццам каня з імглы з па-над гор
 Сумна квіліць і просіць дажджу.

З Фэдэрыка Гарсія ЛОРКІ

Прылюдыя

Таполі пойдуць ад нас,
 але съветлыня застаецца.

Таполі пойдуць ад нас,
 а з намі пакінуць вецер.

А вецер стаіў дыханье,
 накрыты прасыцінай неба.

Але галасоў калыханье
 пакінуў блукаць па рэках.

Віры съветлячкоў сусъветавых —
 паўсюль успаміны раяцца.

І сэрца — малое зернетка,
 жарынка ў съцішаных пальцах.

